

ЛАУРЕАТЫ СКОРИНИНСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

Ф.И.О. Лауреата

Название цикла работ

1979 г.

- Анічэнка У.В.* «Актуальныя пытанні беларускага і параўнальнага мовазнаўства»
- Навучыцель М.В.* «Даследаванне сучаснай буржуазнай палітычнай эканоміі»
- Савіцкі Б.П.* «Гаспадарчае значэнне прыбярэжных экасістэм натуральных і штучных вадаёмаў і праблемы іх аховы»
- Сердзюкоў А.М.* «Законы захавання ў электрадынаміцы гіратропных асяроддзяў»
- Шамяткоў Л.А.* «Фармацыі канечных груп»

1980 г.

- Арэшчанка У.Д.* «Праблема стварэння стабільных кадраў у народнай гаспадарцы»
- Балакін В.А.* «Трэнне і знос цвёрдых цел пры высокіх хуткасцях слізгання»
- Вахрушаў В.А.* «Магнетытавыя руды і скарны Сібірскай платформы і іх паходжанне»
- Калмыкоў У.М.* «Актыўная жыццёвая пазіцыя чалавека, сутнасць і шляхі яе развіцця ва ўмовах развітога сацыялізму»
- Кіеня А.І.* «Новыя звесткі аб сакрэтнай функцыі страўніка і ролі гармонаў гіпафізарна-тырэоіднай сістэмы ў яе рэгуляцыі»

1981 г.

- Алешка С.Ф.* «Бялковы састаў сывараткі крыві і імуналагічная рэактыўнасць у антагенезе ў некаторых жывёл»
- Бондараў У.Ф.* «Праблемы выроўнівання эканамічных умоў узаўлення вытворчасці ў калгасах і саўгасах»

- Кім С.А.* «Удасканаленне кіравання вытворчасцю на сучасным этапе»
- Стаўроў В.П.* «Статыстычныя задачы матэрыялазнаўства шкло-валакнітаў і кіраванне якасцю вырабаў»
- 1982 г.**
- Гіргель С.С.* «Распаўсюджанне электрамагнітных хваль у магнітаўпарадкаваных крышталях»
- Максімей І.В.* «Распрацоўка сродкаў даследавання ў арганізацыі вылічальнага працэсу ў ВЦ калектыўнага карыстання»
- Міроненка У.І.* «Адлюстравальная функцыя і перыядычныя рашэнні дыферэнцыяльных ураўненняў»
- Пінчук А.П.* «Геаэлектрычныя і геатэрмічныя палі тэрыторыі БССР»
- Рубцоў М.І.* «Суадносіны пераканання і прымусу ў працэсе выхавання працоўнай дысцыпліны»
- 1983 г.**
- Малашчанка А.Ц.* «Распрацоўка новых лазераў і прымяненне іх у тэхналогіі»
- Нядзеля Л.І.* «Маральныя асновы сацыялістычнага ладу жыцця»
- Харламаў І.Ф.* «Псіхалага-педагагічныя заканамернасці маральнага выхавання»
- 1984 г.**
- Аляшкевіч М.І.* «Спектраскапічныя даследаванні матэрыялаў і іх практычнае прымяненне ў оптаэлектроніцы»
- Кузняцоў Г.А.* «У.І. Ленін і станаўленне геалагічных даследаванняў у СССР»
- Мухін У.В.* «Інварыянтнае інтэграванне ў паўгрупах»

1985 г.

Дворнік А.М.

«Даследаванне працэсаў мноствавага ўтварэння часціц у піон-пратонных і піон-вугляродных узаемадзеяннях»

Пінчук В.Р.

«Комплекснае даследаванне дыслакацыйнай структуры пры трэнні і яго перспектывы»

1986 г.

Рубанік В.П.

«Ваганні складаных лінейных сістэм»

Сыцько У.У.

«Матэрыялы для квантавай і оптаэлектронікі»

Шолах В.Р.

«Спектральныя і электронныя ўласцівасці неарганічных солей у галіне вакуумнага ультрафіялету»

1987 г.

Мышкавец В.М.

«Лазерная апрацоўка матэрыялаў пучкамі зададзенай геаметрыі»

Сабаленка У.М.

«Формы ўвасаблення думкі народнай у рамана-эпапеі»

Сцяцко П.У.

«Даследаванне марфалагічнай і лексічнай дэрывацыі сучаснай беларускай мовы»

1988 г.

Гадлеўская А.М.

«Сферычныя хвалі ў гіратропных асяроддзях»

Малінкоўскі Ю.У.

«Фактарызацыя стацыянарных размеркаванняў станаў маркаўскіх сетак масавага абслугоўвання»

Семчанка І.В.

«Распаўсюджанне і ўзаемадзеянне электрамагнітных хваль у асяроддзях са спіральнай структурай»

Скіба А.М.

«Да тэорыі фармацыі і шматразнастайнасцей алгебраічных сістэм»

1989 г.

Галіеў Р.С.

«Комплексная ацэнка прадукцыйнасці вылічальных сістэм ЕС ЭВМ»

- Купрэў М.П.* «Аднаўленне і павышэнне даўгавечнасці дэталеў і злучэнняў машын»
- Парукаў А.А.* «Роля скарынінскіх арыгінальных твораў у фарміраванні норм беларускай мовы»
- Паўлавец Д.Д.* «Францыск Скарына і развіццё лінгвістычнай літаратуры на Беларусі ў XVI–XVIII стст.»
- Максіменка М.В.,
Шульга С.Р.* «Палярызуемасць часціц у рэлятывісцкай квантавай тэорыі»
- 1990 г.**
- Бокуць Б.В.* «Распаўсюджванне і ўзаемадзеянне электрамагнітных і акустычных хваль у аптычна-актыўных крышталях»
- Дмітрыеў М.А.* «Тэорыя адукацыі і навучання»
- Шамяткоў Л.А.,
Скіба А.М.* «Фармацыі алгебраічных сістэм»
- Капшай В.М.* «Ураўненні квантавай тэорыі поля для звязаных станаў і метады іх дакладнага рашэння»
- Міцюрчыч Г.С.* «Фотаакустычная спектраскапія гіратропных асяроддзяў»
- Штэйнер І.Ф.* «Беларуская балада. Вытокі жанру і паэтычная структура»
- 1991 г.**
- Вахрушаў В.А.* «Рудныя мінералы вывергнутых і металамарфічных парод»
- Лін Д.Р.* «Фізіка-хімічныя аспекты тэхналогіі атрымання слаістых металапалімерных матэрыялаў»
- Максімей І.В.* «Імітацыйнае мадэляванне на ЭВМ»
- Семянчук У.М.* «Класіфікацыя фармацый»
- Сербін Г.А.* «Мінеральныя воды паўднёва-ўсходняй Беларусі»

1992 г.

- Барыс Я.С.* «Пабудова квазілінейных інтэгральных разнастайнасцей»
- Казлова Р.М.* «Рэканструкцыя і этымалагізацыя праславянскай лексікі, распрацоўка тэорыі структуры праславянскага слова»
- Каляда В.А.* «Псіхалогія фізічнай падрыхтоўкі моладзі»
- Сапегін Л.М.* «Эколага-фларыстычная класіфікацыя лугавой расліннасці пойм Беларускага Палесся і яе гаспадарчае выкарыстанне»
- Шаймуратаў Р.В.* «Матэматычнае прагназіраванне зон маларухомай нафты»

1993 г.

- Ахраменка І.М.* «Электрамагнітныя хвалі ў крышталях з індукцыраванай вярчальнай анізатрапіяй»
- Каморнікаў С.Ф.* «Аб некаторых праблемах тэорыі фармацый канечных груп»
- Малінкоўскі Ю.У.* «Мультиплікатыўнасць інварыянтнага размеркавання ў маркаўскіх сетках абслугоўвання»
- Пенязь У.А.,
Шолах У.Ф.* «Матэматычныя метады рашэння фізічных задач»
- Станкевіч А.А.* «Лексічныя запазычанні ў беларускіх народных гаворках»

1994 г.

- Еўтухоў В.Д.,
Ляшчынская В.А.* «Актуальныя праблемы культуры маўлення і стылістыкі беларускай мовы»
- Манахаў В.С.,
Селькін М.В.* «Нармальныя і максімальныя падгрупы канечных груп»
- Навучыцель М.В.,
Сарвёраў Б.У.,
Цыбіна А.П.* «Рыначная эканоміка. Праблемы тэорыі і практыкі»

*Праляскоўскі Ю.А.,
Свірыдзенка В.Р.*

«Прыродныя расолы Прыпяцкага прагібу: стан і праблемы аналітычнага кантролю магчымасці практычнага выкарыстання»

Фядосенка М.М.

«Распрацоўка высокаэфектыўных тэхналагічных працэсаў фарміравання функцыянальных тонкіх плёнак, стымуляваных лазерным выпраменьваннем»

1995 г.

Бобрык У.А.

«Купала ў пошуках вызначэння беларускай моўнай асновы»

Курылкіна С.М.

«Распаўсюджанне і акустычнае пераўтварэнне хваль у крышталях пры наяўнасці гіратрапіі і электраіндуцыраванай анізатрапіі»

1996 г.

Валетаў В.В.

«Экалогія і прадукцыя балотных экасістэм»

Зялёны В.П.

«Фотаакустычнае пераўтварэнне ў гіратропных і п'езаэлектрычных крышталях»

Калугін А.С.

«Фізіялагічныя заканамернасці рухальных рэакцый кішэчніка ў чалавека і жывёлін у працэсе адаптацыі арганізма да розных умоў жыццядзейнасці»

Старавойтаў А.П.

«Рацыянальная апраксімацыя дыферэнцыруемых функцый»

1997 г.

Андрэеў В.В.

«Даследаванне электраслабых уласцівасцей мезонаў і базонаў у састаўных мадэлях»

Новак В.С.

«Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся»

*Далінскі М.С.,
Зісельман І.М.*

«Метады і сродкі аўтаматызацыі высокаўзроўневага праектавання вылічальных сістэм»

1998 г.

Васільеў А.Ф.

«Даследаванне па праблеме распазнавальнасці і пералічэння ў тэорыі класаў груп»

- Карона Г.М.* «Сістэмны падыход да экалагічнай алукацыі і выхавання»
- Кавальчук В.В.* «Аналіз знешнегандлёвых сувязей»
- Коваль У.І.* «Народныя ўяўленні, павер'і і прыкметы: Даведнік па ўсходнеславянскай міфалогіі»
- Міроцін А.Р.* «Функцыянальныя вылічэнні ў банахавых алгебрах і тэарэма Пэлі-Вінера»
- 1999 г.**
- Дайнека М.М.* «Цэнапапуляцыйная структура і дынаміка лугавых аграэкасістэм»
- Кадол Ф.У.* «Навукова-педагагічныя асновы выхавання гонару і асабістай годнасці старэйшых школьнікаў»
- Ключнікаў Ю.А.* «Правовое рэгуляванне на папярэднім следстве: прадмет, механізм, спосабы»
- Сафонаў В.Р.* «Кратна лакальныя фармацыі з зададзенымі сістэмамі падфармацыі»
- Фяськоў А.А.* «Спорт як сацыякультурная з'ява»
- 2000 г.**
- Драчоў У.К.* «Раздзяржаўленне і прыватызацыя (на матэрыялах Беларусі)»
- Ермакоў У.Р.* «Тэорыя фаміруючага кантролю ў сістэме развіваючай адукацыі»
- Ружыцкая А.Р.* «Сінтэз аптымальных інварыянтна-устойлівых сістэм кіравання»
- Рычкоў А.Я.* «Дзяўчынка-падлетак у сучасным грамадстве і яе сацыяльныя праблемы: сацыялагічны аналіз»
- Хахомаў С.А.* «Аб'ёмістыя акустычныя хвалі ў крышталях у вярчальным электрычным полі»

2001 г.

- Мядзведзеў В.А.* «Тэарэтыка-метадычныя асновы аздараўлення школьнікаў сродкамі фізічнай культуры ў неспрыяльных экалагічных умовах»
- Царыкаў Б.А.* «Тэхнічная падрыхтоўка баскетбалістаў на аснове індывідуалізацыі процэсу навучання»
- Шынкарэнка В.К.* «Сучасная беларуская гістарычная проза»
- Шулейка С.Г.* «Пытанні рэгулявання замежных інвестыцый: інстытуцыянальны аспект»

2002 г.

- Афанасьёў І.М.* «Мастацкае асэнсаванне чарнобыльскай эпохі і вопыт нацыянальнай літаратуры»
- Гатальская Г.В.* «Псіхалага-педагагічныя фактары, якія вызначаюць характар эфектыўнага педагагічнага ўзаемадзеяння»
- Крываашэва Л.М.* «Пераходная эканоміка і зямельная рэформа ў аб'ектыве эканамічнай тэорыі»
- Лазько Р.Р.* «Перад патопам. Еўрапейская палітыка Польшчы (1932–1939 гг.)»
- Нарскін Г.І.* «Фізічная рэабілітацыя і ўмацаванне здароўя дашкольнікаў»

2003 г.

- Алеўская І.З.* «Псіхалагічная культура асобы: учора, сёння, заўтра»
- Дземідзенка А.М.* «Метады і сродкі даследавання і адаптацыі вылічальнага працэсу пад рабочую нагрузку на лакальную вылічальную сетку»
- Ханеня С.І.* «Амплітуда мастацкасці: Умоўнасць у беларускай прозе канца ХХ стагоддзя»
- Старавойтаў М.І.*
Зелянкова А.І.
Пічукоў В.П. «Гомельшчына шматнацыянальная (20–30-я гады ХХ ст.)»

2004 г.

Дерюжкова О.М. «Низкоэнергетические электромагнитные характеристики адронов в диаграммных моделях»

Щепов В.А. «Теория переходной экономики и макроэкономическая стабилизация»

Быховцев В.Е. «Компьютерное моделирование нелинейных систем механики деформируемого твердого тела»

2005 г.

Рогачев А.В. «Физическая химия тонкопленочных систем на основе полимерных материалов, формируемых из активной газовой фазы»

Гончаренко Г.Г. «Генетические ресурсы и геносистематика хвойных Северной Евразии»

Сердюков А.Н. «Калибровочная теория скалярного гравитационного поля»

Шеметков Л.А. «Формации групп и алгебр»

Станкевич А.А. «Структурна-генетычна характарыстыка навукова-тэхнічнай тэрміналогіі»

Богомольникова Н.А. «Тапанімія Гомельшчыны»

Башлакова О.С. «Малый и средний бизнес в экономическом потенциале региона»

Семченко А.В. «Синтез и исследование свойств наноструктурированных кварцевых гель-стекол, активированных ионами редкоземельных элементов»

Марченко В.З. «Двигательные переключения в физическом воспитании молодежи»

2006 г.

Рогалев А.Ф. «Топонимия Гомельщины»

Гапанович-Кайдалов Н.В. «Объективные и субъективные факторы семейной социализации младшего школьника»

- Бондаренко К.К.* «Типология адаптации к различным режимам двигательной деятельности»
- Зайцев В.В.* «Адаптация открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, к реальным условиям хозяйствования»
- Тютянов В.Н.* «Порождения конечных групп»
- 2007 г.**
- Кошман М.Р.* «Тэорыя і практыка прафесійнай фізкультурнай адукацыі»
- Пугачова В.У.* «Маркетинг інавацый: рэгіянальны аспект»
- Ляўчук В.Дз.* «Аўтаматызацыя імітацыйнага мадэлявання»
- Капшай Н.П.* «Распрацоўка і ўкараненне інавацыйнай інтэграцыйнай методыкі ў выкладанні вузаўскага і школьнага курсаў гісторыі рускай, беларускай і сусветнай літаратур»
- Жыхараў С.Б.* «Политика российского правительства в сфере железнодорожного строительства на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX вв.»
- 2008 г.**
- Федотов В.А.* «Правовое регулирование экспортных сделок в Республике Беларусь»
- Дворник А.М.* «Радиоэкологическая оценка последствий катастрофы на ЧАЭС для лесных экосистем»
- Боровская И.А.* «Беларуская прафесійная песенная лірыка»
- Западнюк Е.А.* «Трудовая миграция и современный рынок труда»

**Шеметков Л.А.,
Скиба А.Н.**



2009 г.

«Новые локальные методы в алгебре и их приложения»

Багинский В.Ф.



«Теоретические и экспериментальные исследования по организации устойчивого развития лесного хозяйства»

Геврасёва А.П.



«Экономическая оценка внешнеэкономической деятельности предприятий лесного комплекса»

Башлакова А.П.



2010 г.

«Теневой сектор экономики и его ограничение мерами государственного регулирования»

Макушников О.А.



«Гомельское Поднепровье в V – середине XIII вв. Социально-экономическое и этнокультурное развитие»

***Гайшун В.Е.,
Коваленко Д.Л.***



«Золь-гель процесс формирования функциональных материалов и их применение»

Скуратов В.Г.



2011 г.

«Правовое обеспечение развития ипотечного кредитования как института внебюджетного финансирования жилищного строительства»

Сморodin В.С.



«Синтез оптимальной структуры вероятностных производственных систем»

Мезга Н.Н.



«Международные отношения в Центрально-Восточной Европе в 1920-е годы»

2012 г.

Селькин В.М.



«Однопорожденные формации и их факторизации»

Вергеенко С.А.




«Замоўная традыцыя Гомельшчыны»

Баранов А.М.



«Проблемы и перспективы развития информационной экономики Беларуси»

***Яроленко М.А.,
Горбачев Д.Л.***



«Способы придания заданной структуры и свойств нанокomпозиционным полимерным слоям, осаждаемым вакуумно-плазменными методами»

2013 г.

***Мышковец В.Н.,
Максименко А.В.,
Баевич Г.А.***



«Оборудование и технологии для импульсной лазерной обработки материалов»

***Станкевич А.А.,
Лецинская О.А.,
Бобрик В.А.,
Паруков А.А.***



«Слоўнік мовы Янкі Купалы»

Цуриков А.Г.



«Лишайники Юго-Востока Беларуси»

Осипенко Е.В.



«Здоровьесберегающие элементы физического воспитания детей и подростков»

2014 г.

Предыбайло С.Д.



«Деформация половозрастной структуры сельского населения Беларуси: социально-экономические истоки и последствия»

Яценко О.Г.



«Этнография городского населения Гомельщины в конце XIX – начале XXI в.»

***Семченко А.В.,
Сидский В.В.,
Косенок Я.А.***



«Модифицированные функциональные материалы, синтезированные золь-гель методом, для применения в электронике»

2015 г.

Сукач Е.И.



«Вероятностное моделирование сложных систем графовой структуры»

Банникова З.В.



«Инновационный потенциал предприятия: управление формированием и реализацией»

***Новак В.С.,
Кастрица Е.А.,
Шинкоренко О.К.***



«Духовная культура беларусаў: спецыфіка выяўлення рэгіянальна-лакальнага, нацыянальнага і агульначалавечага»

2016 г.

Скиба А.Н.



«Развитие и применение новых методов исследования групп и их классов»

Аверин В.С.



«Научное обоснование системы обеспечения радиационной безопасности окружающей среды и человека на современном этапе развития мер по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

***Руденков А.С.,
Пилипцов Д.Г.***



«Композиционные углеродные покрытия: структура и свойства»

***Врублевский Е.П.,
Севдалев С.В.,
Скидан А.А.***



«Здоровьесберегающие технологии в физической культуре и спорте»

Щекудова С.С.



«Специфика развития мышления и памяти обучающихся в условиях современной образовательной среды»

Арашкевич О.В.



«Иновационные подходы к управлению экономическим потенциалом предприятия (на материалах деревообрабатывающей промышленности Гомельской области)»

2017 г.

Грахоцкий А.П.




«Правовое становішча Рускай Праваслаўнай і Рымска-каталіцкай Цэркваў на беларускіх землях (1863–1905 гг.)»

Мельникова А.Н.



«Мировоззренческая концепция белорусской литературы первой трети XX столетия»

Хазанова Е.Л.



«Лінгвакультуралагічныя асаблівасці фальклору Гомельшчыны ва ўсходнеславянскім кантэксте»

Ковалёва В.А.



«Исследование конечных групп с заданными обобщенно максимальными подгруппами»

Лупекина Е.А.



«Психология сиротства: идентификация детей с родителями в приемной семье»

Саварин А.А.



«Биология (экология) млекопитающих»

2018 г.

Сенькова Т.В.



«Административно-деликтная юрисдикция суда и ее реализация»

Синица Д.А.



«Исследование конечных групп с заданными системами холловых подгрупп»

Станибула С.А.



«Коррекция дезадаптивного копинг-поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с различным типом привязанности»

2019 г.

***Старченко В.Н.,
Метелица А.Н.***



«Теоретико-методические основания формирования потребностно-мотивационно-ценностной сферы физической культуры учащихся»

Кечко Е.П.



«Аппроксимации Эрмита – Паде экспоненциальных функций»


Божок И.А.



«Эсэ ў беларускай літаратуры: эвалюцыя, сучасныя тэндэнцыі развіцця»

2020 г.

Самофалов А.Л.



Проектирование и изготовление метаматериалов для СВЧ и ТГц диапазонов частот с целью создания поляризационных и поглощающих устройств

Мурашко В.И.



Формационно гиперцентральные подгруппы и композиционные формации конечных групп

Гусев А.П.



Дистанционные и наземные индикаторы антропогенной динамики геосистем

Набатова А.Э.



Гендерная криминология: понятие, структура, содержание

*Гольдаде В.А.,
Зотов С.В.*



2021 г.

Влияние внешних воздействий на электретные свойства волокнистых и пленочных полимерных материалов

Крутолевич А.Н.




Расстройства, связанные со стрессом и факторы их определяющие

Сажина Е.В.




Коммуникативное пространство медийного дискурса: структура и прагматика

***Шамына А.А.,
Толкачев А.И.***



Киральность в оптической нелинейной генерации и рассеянии электромагнитных волн на границах раздела сред

***Никитюк Ю.В.,
Прохоренко В.А.***



2022 г.

Метамоделирование и оптимизация лазерной обработки материалов

Лиденкова О.А.



Эволюция моделей художественной репрезентации истории в современной белорусской и англоязычной прозе

Новак Н.Г.



Социально-психологические факторы переживания кризисных событий жизненного пути личности

Цзи Хэхэ



Проза В.Л. Кигна-Дедлова и проблема многоуровневой национальной идентификации писателя